

Установа адукацыі  
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

## ЗАЦВЯРДЖАЮ

Праектар па вучэбнай работе  
БДУКМ

 С. Л. Шпарло  
“21” верасень 2024г.  
Рэгістрацыйны № ВД- 6-114 звуч.

## НУМІЗМАТЫКА

*Вучэбная праграма  
ўстановы вышэйшай адукацыі  
па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці  
6-05-0322-03 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны*

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі АСВА 6-05-0322-01-2023 па спецыяльнасці 6-05-0322-03 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 21.08.2023 № 274, вучэбнага плана БДУКМ па спецыяльнасці 6-05-0322-03 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны

### **СКЛАДАЛЬНИК:**

*I. Н. Колабава*, дацэнт кафедры гісторыка-культурнай спадчыны ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

### **РЭЦЭНЗЕНТЫ:**

*П.С.Курловіч*, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*М. М. Елінская*, вядучый рэферэнт аддзела арганізацыйнай работы, інфармацыі і выкарыстання дакументаў Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук

### **РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:**

кафедрай гісторыка-культурнай спадчыны ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 6 ад 25.01.2024);  
прэзідымумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 4 ад 10.04.2024)

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Модуль “Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны-1” складаецца з вучэбных дысцыплін “Гісторыя архітэктуры”, “Археалогія”, “Нумізматыка”, “Геральдыка” і “Крыніцазнаўства”. Дадзеная вучэбная праграма прызначана для вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка”.

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка” спрыяе падрыхтоўцы студэнтаў да практычнай дзейнасці, да больш паглыбленага аналізу і апісання розных відаў гістарычных крыніц. Авалоданне тэарэтычнымі і практычнымі навыкамі ў дадзеным кірунку спрыяе фарміраванню ўсебакова развітога спецыяліста ў галіне музейной справы і аховы гісторыка-культурнай спадчыны.

*Мэта* выкладання вучэбнай дысцыпліны «Нумізматыка» – сформіраваць у студэнтаў першасныя професійныя кампетэнцыі ў сферы гісторыі ўзнікнення і фарміравання грашовых сістэм на тэрыторыі Беларусі, накіраваць іх на арганізацыю самастойнай работы па стварэнні і даследаванні музейной нумізматычнай калекцыі, а таксама выкарыстанне атрыманых ведаў у турыстычнай дзейнасці.

Актуальнасць дадзенай вучэбнай дысцыпліны вызначаецца яе ролем у працэсе падрыхтоўкі навуковых супрацоўнікаў музейных і турыстычных установ.

Мэтавая накіраванасць вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка” акрэслівае шэраг задач:

- прасачыць на фактычным матэрыяле гісторыю станаўлення і развіцця спецыяльных гістарычных дысцыплін;
- выявіць харектэрныя асаблівасці сістэмы аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў Беларусі на прыкладзе нумізматычных калекцый.

Зместам вучэбнай дысцыпліны прадугледжана фарміраванне наступных кампетэнций:

СК – 4 Прымяняць метады і дасягненні спецыяльных гістарычных дысцыплін для выяўлення, крытычнага аналізу і інтэрпрэтацыі музейных крыніц.

СК – 5 Планаваць і выконваць работу па бягучаму і перспектыўнаму камплектаванню музейных калекцый, іх уліку і выкарыстанню ў экспазіцыйна-выставачнай дзейнасці ў адпаведнасці з прававымі нормамі і прынцыпамі музейной этыкі.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка” студэнты павінны *ведаць*:

- прадмет даследавання вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка”;
- прыёмы даследавання вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка”;
- інфармацыйныя крыніцы ў дадзеным кірунку;
- методыку самастойнай работы з крыніцай і апрацоўкі інфармацыі;
- гістарычныя ўмовы развіцця нумізматыкі;

- методыку выкарыстання набытых ведаў у музейнай і турыстычнай працы;
- навуковыя дасягненні айчынных і замежных даследчыкаў у дадзенай галіне;

Студэнты павінны ўмець:

- прыёмы і метады навуковай апрацоўкі музейнай нумізматычнай калекцыі;
- выкарыстоўваць базавыя веды пры правядзенні практычнай і навуковай работы;
- выкарыстоўваць інфармацыйныя крыніцы ў музейнай працы;
- выкарыстоўваць найноўшыя навуковыя дасягненні айчынных і замежных даследчыкаў у дадзенай галіне ў фондавай і экспазіцыйнай музейнай работе.

Студэнты павінны *валодаць*:

- навыкамі сістэматызацыі атрыманых ведаў;
- навыкамі стварэння інфармацыйных прадуктаў розных відаў па тэме вучэбнай дысцыпліны.

Асноўнымі формамі навучання па вучэбнай дысцыпліне з'яўляюцца лекцыі і семінарскія заняткі, заданні для самастойнай работы студэнтаў.

Замацаванне атрыманых ведаў мае працяг пры праходжанні вучэбнай і вытворчай практыкі ў музеях краіны, у фондах, якіх знаходзяцца нумізматычныя калекцыі.

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка” выкарыстоўваюцца сучасныя метады навучання і камп’ютарныя тэхналогіі.

Для кіравання вучэбнымі працэсамі і арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці можа выкарыстоўвацца рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. У практыцы правядзення семінарскіх заняткаў мэтазгодна ўкараненне методыкі актыўнага навучання, дыскусійныя формы.

Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне “Нумізматыка” распрацавана з улікам паставленых задач, узгоднена з праграмамі іншых вучэбных дысцыплін, якія выкладаюцца на кафедры гісторыка-культурнай спадчыны (“Археалогія”, “Этнаграфія Беларусі”, “Гісторыя Беларусі” і інш.).

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Нумізматыка” прадугледжана ўсяго 100 гадзін, аўдыторных – 50 гадзін. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 30 гадзін – лекцыі, 20 гадзін – семінарскія заняткі. Форма правядзення бягучай атэстациі – вуснае апытанне. Рэкамендаваная форма кантролю ведаў – экзамен.

# **ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ**

## **Уводзіны.**

Прадмет, задачы і крыніцы нумізматычных даследаванняў. Нумізматычнае калекцыяніраванне. Станаўленне навуковай нумізматыкі. Гістарыграфічны агляд.

Вызначэнне нумізматыкі як навуковай дысцыпліны. Этымалогія тэрміна нумізматыка. Прадмет, задачы, крыніцы нумізматыкі. Нумізматычнае калекцыяніраванне. Гістарыграфічны агляд развіцця навуковай нумізматыкі ў Беларусі.

Сувязь нумізматыкі з іншымі гістарычнымі дысцыплінамі (гісторыя, археалогія, музеязнаўства, этнографія, сфрагістыка, фалерыстыка і інш.).

Буйнейшыя нумізматычныя зборы ў музеях Беларусі і замежжа.

Тэма грошай у літаратуре, мастацтве, фальклоры.

## **Раздел I Асновы агульной нумізматыкі**

### **Тэма 1 Тавар і гроши**

Вызначэнне паняццяў тавар, гроши.

Уласцівасці тавару (спажывецкая вартасць, менавая вартасць, вартасць).

Таварагроши – іх функцыі і роля ў таварным абарачэнні. Даманетныя металічныя сродкі грашовага абарачэння.

Уласцівасці металічных грошей (стабільная менавая вартасць, кампактнасць, фізічнае даўгатэрдзя і інш.). Функцыі грошей.

### **Тэма 2 Манета. Матэрыяльныя і зневажныя характеристыкі.**

#### **Манеты нерэгулярных эмісій. Манета ў нумізматычных зборах**

Этымалогія тэрміна манета. Манета як аснова нумізматычнага даследавання. Першыя манеты (Стараражытны Кітай, Лідзія, Эгіна).

Грашовая сістэма. Асноўныя, зборныя і дробныя (разменныя) грашовыя адзінкі. Рэальная і намінальная вартасці манеты.

Эканамічны закон грашовага абарачэння Каперніка-Грэшэма.

Матэрыяльныя характеристыкі манеты. Металы (умоўныя вызначэнні), маса, манетная стапа, манетная проба (залатниковая, каратная, лотовая, метрычная). Лігатура.

Зневажныя характеристыкі манеты (форма, поле, выявы, аверс, рэверс, гурт, легенда, тып і інш.).

Манеты нерэгулярных эмісій. Памятныя (мемарыяльныя), пробныя, данатыўныя, манеты надзвычайных абставін, антыкварныя падробкі, прыватныя гроши, манеты-перайманні, наваробныя манеты, фальшывыя манеты.

Правядзенне чысткі і кансервацыі манет.

Навуковая апрацоўка нумізматычных помнікаў.

Сістэма вызначэння калекцыйнай вартасці і ступені рэдкасці манет.

### **Тэма 3 Тэхніка манетнай вытворчасці**

Манета як помнік гісторыі тэхнічнай думкі.

Агульная характеристыка вырабу манет тэхнікай ліцця.

Агульная характеристыка тэхнікі ручной чаканкі манет (падрыхтоўчыя работы, выраб манетных пласцін і манетных штэмпеляў, выраб манет, верыфікацыя манет).

Тэхніка выраблення “драцяных” манет.

Тэхніка вырабу брактэятаў.

Механізацыя працэсаў вырабу манеты (выкарыстанне шрубавага прэса, паравога рухавіка, электрычнасці). Тэхніка вальцверк. Гурцільная машина. Сучасныя манетаробныя машины.

Хібнасці пры чаканцы манет (памылкі ў легендзе, гібрыйдныя манеты, двайны ўдар, змяшчэнне штэмпеля і інш.).

### **Тэма 4 Грашовыя скарбы – помнікі гісторыі і культуры**

Скарбы – матэрыяльныя сведчанні шырока распаўсядженага да XIX ст. спосаба захавання каштоўнасцей.

Скарбы як рэгулятары грашовага абарачэння. Скарбы грашовыя і грашова-рэчавыя.

Класіфікацыя скарбаў (страчаныя, зваротныя, незваротныя /культавыя ахвяраванні/, часовыя, доўгатэрміновыя, надзвычайных абставін, фальшывых манет).

Прынцыпы датавання скарбаў. Аналіз тапаграфіі знаходак скарбаў на тэрыторыі Беларусі. Знаходкі грашовых і грашова-рэчавых скарбаў на тэрыторыі Беларусі.

Захаванне скарбаў у музейных зборах як адзінага комплексу.

Буйнейшыя зборы скарбаў у музеях Беларусі.

Дзяржайнае заканадаўства ў дачыненні да скарбаў.

Тэма скарбаў у фальклоры. Антрапаморфныя і зааморфныя сведчанні аб наяўнасці скарбаў. Падзел скарбаў на “злыя” і “добрая”. Захаванне скарбаў добрымі (бялун, купальскі дзядок) і цёмнымі сіламі (палявік, лесавік, дрыгавік, кладавік). Рукапісныя “Траўнікі”, “Вызыўныя кнігі”, “Роспісы”.

Тэма скарбаў у літаратурных творах.

Манета ў побыце, звычаях і вераваннях. Графіта на манетах і грашовых злітках.

Кашалькі для захавання манет (матэрыял, форма). Знаходкі кашалькоў у культурных слаях старажытных гарадоў.

Выкарыстанне манет у якасці ўпрыгажэння (падвескі, маністы, завушніцы).

Выкарыстанне манет як узнагароджанне, падарунак, у вясельным, паграбальнym абрадах, закладка манеты пад вугал падмурка, аздабенне манетамі аразоў, ахвяраванні багам.

## **Раздел II Гісторыя грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі (канец I – пачатак XXI ст.)**

### **Тэма 5 Перыяд рымскага дэнарыя (канец I – сярэдзіна V ст.)**

Перыядызацыя гісторыі грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі.

Асноўныя наміналы перыяду рымскага дэнарыя (дэнарыі, аўрэусы, сестэрцыі). “Бурштынавы” шлях.

Спецыфіка выкарыстання антычных манет на тэрыторыі Беларусі. Спыненне сістэматычнага паступлення антычных манет на тэрыторыю Беларусі – прычыны і наступствы.

Аналіз тапаграфіі заходак антычных манет на тэрыторыі Беларусі. Знаходкі скарбаў рымскіх манет на тэрыторыі Беларусі.

### **Тэма 6 Перыяд куфічнага дзірхама (пачатак IX – канец X ст.)**

Куфічны дзірхам. Паходжанне тэрмінаў куфічны, дзірхам.

Дзірхамы – першыя паўнавартасныя гроши на тэрыторыі Беларусі.

Грашовая тэрміналогія (нагáта, кúна, рэzáна, вéкша).

Вызначэнне і харкторыстыка асобных этапаў у перыядзе куфічнага дзірхама (IX ст. – 833; 833–900; 900–938; 938–980-я гг.).

Спыненне сістэматычнага паступлення куфічнага дзірхама на тэрыторыю Беларусі – прычыны і наступствы.

Выкарыстанне дзірхамаў у ювелірных вырабах.

Аналіз тапаграфіі заходак куфічных дзірхамаў на тэрыторыі Беларусі.

Знаходкі скарбаў куфічных дзірхамаў на тэрыторыі Беларусі.

### **Тэма 7 Перыяд заходнеўрапейскага дэнарыя (канец X – канец XI ст.)**

Заходнеўрапейскія дэнарыі, іх мясцовые назвы.

Аналіз тапаграфіі заходнеўрапейскіх дэнарыяў на тэрыторыі Беларусі.

Спыненне сістэматычнага паступлення заходнеўрапейскіх дэнарыяў на тэрыторыю Беларусі – прычыны і наступствы.

Візантыйская чаканка (намісмы, міліярысіі, фолісы).

Першыя манеты Русі – златнікі і срэбранікі.

Знаходкі скарбаў перыяду заходнеўрапейскага дэнарыя на тэрыторыі Беларусі.

### **Тэма 8 Безманетны перыяд (другі) (канец XI – XIII ст.)**

Выкарыстанне ў грашовым абарачэнні зліткаў (грыўні-рублі, палціны). Кіеўскі, наўгародскі, літоўскі тыпы зліткаў.

Грашова-вагавая сістэма. Грыўня як вагавая адзінка для срэбра.

Узгадванне грашовых тэрмінаў у пісьмовых крыніцах.

Аналіз тапаграфіі заходак зліткаў на беларускіх землях.

Знаходкі скарбаў безманетнага перыяду на тэрыторыі Беларусі.

## **Тэма 9 Перыяд пражскага гроша (XIV–канец XV ст.)**

Пражскі грош. Беларускія пісьмовыя крыніцы аб пражскім грошы. Мяцовая тэрміналогія (шырокі, добры, прагскі, плоскі, ческі).

Склад скарбаў з пражскімі грошамі на тэрыторыі Беларусі.

Аналіз тапаграфіі знаходак пражскага гроша на тэрыторыі Беларусі.

Спыненне сістэматычнага паступлення пражскіх грошаў на тэрыторыю Беларусі – прычыны і наступствы.

Лічыльна-грашовая і вагавая сістэмы Вялікага Княства Літоўскага (рубель, палціна, капа, паўкапы, грыўня).

Пачатак складання манетнай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага. Выпускі першай уласнай манеты Вялікага Княства Літоўскага – літоўскага дэнаряя (пенязя).

Аналіз тапаграфіі знаходак літоўскага дэнаряя на тэрыторыі Беларусі.

Іншаземная манета (шылінгі Лівонскага ордэна, пулы Залатой Арды, ангельскія ноблі (карабельнікі), вугорскія дукаты і інш.) у грашовым абарачэнні на тэрыторыі Беларусі

Мяцовая тэрміналогія (гатаўзна і інш.).

Вагавая сістэма (грыўня, вярдунак, скойц, кварт).

Знаходкі скарбаў перыяду пражскага гроша на тэрыторыі Беларусі.

## **Тэма 10 Грашовае абарачэнне ў канцы XV – сярэдзіне XVII ст.**

Развіццё манетнай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага (літоўскі грош, талер, дукат).

Суадносіны рыначных курсаў літоўскага і польскага грошаў. Уніфікацыя манетнай сістэмы па рэформе Стэфана Баторыя (1578–1580). Захаванне традыцыйнай сістэмы ўліку на літоўскія і польскія гроши.

Мяцовая тэрміналогія (асмак, лядскі, польскі, сужоны).

Дзейнасць манетных двароў Вялікага Княства Літоўскага.

Лічыльна-грашовыя паняцці ( капа, паўкапы, рубель, палціна, злоты).

Талер. Мяцовая тэрміналогія (палашнікі, леўкі, талеры ляўковыя, левікі, крыжовыя, рэялы, рэялавыя). Піліпкі (кантрамаркіраваныя талеры і паўталеры) – першыя крэдытныя гроши Вялікага Княства Літоўскага.

Іншаземная манета – дукаты, партугалы, ноблі, шылінгі Лівонскага ордэна, драйпёлькеры Прусіі, торнэры Шатландыі.

Расійская грашовая сістэма XV–XVII стст. Наўгародка (капейка), дзенга (маскоўка), палушка (палова дзенгі). Грашовая рэформа цара Аляксея Міхайлавіча (1654–1663). Яфімкі з “прыкметай”.

Лічбавыя паняцці (алтын, грывеннік, палціна, рубель).

Адносіны беларускага рынку да срэбнай і меднай расійскай манеты.

Знаходкі скарбаў XV – сярэдзіны XVII ст. на тэрыторыі Беларусі.

## **Тэма 11 Грашовае абарачэнне ў 2-й палове XVII – канцы XVIII ст.**

Манетныя двары Вялікага Княства Літоўскага.

Рэформа Яна Казіміра Вазы (1659–1666). Медныя соліды (шэлягі, барацінкі) і білонныя 30-грашовікі (тымфы). Розніца паміж намінальнай і рэальнай вартасцямі меднага соліда і тымфа. Вынікі і наступствы рэформы.

Пераход на біметалічную медна-срэбную грашовую сістэму. Сутнасць паняцця наддacha.

Лічыльныя паняцці.

Грашовыя рэформы 1752, 1766, 1787, 1794 гг. Пачатак грашова-папяровых эмісій Рэчы Паспалітай.

Мясцовая тэрміналогія (курэнцыя, рускі злоты і інш.).

Іншаземная манета – манеты Шведскай Прыбалтыкі, Нідэрландаў, Прусіі, Расіі і інш.

Грашовая рэформа Пятра I (1700 – 1704). Увядзенне манет новага тыпу і дзесяцярычнай грашова-вагавай сістэмы. Расійская манета на беларускім рынку.

Знаходкі скарбаў 2-й паловы XVII – канца XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі.

## **Тэма 12 Грашовае абарачэнне ў канцы XVIII – кастрычніку /лістападзе 1917 г.**

Спецыфіка грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі. Працяг абарачэння польскіх, літоўскіх і заходніх урапейскіх манет. Спроба адкрыцця Палацкага манетнага двара.

Плацінавая расійская манетная чаканка. Пачатак чаканкі “вядомай” манеты, імітуючай голландскі дукат (пучковы, лабанчык, арапчык).

Манеты Каралеўства Польскага ў складзе Расійскай імперыі. Манеты Польскага паўстання 1830–1831 гг. Рагачоўскі манетны скарб (1971).

Папяровыя гроши – асігнацыі (1769). Вадзяныя знакі (філігрань). Умовы захавання пакупніцкай здольнасці папяровых грошай.

Грашовая рэформа Я.Ф.Канкрына (1839–1843) і ўвядзенне срэбнага монаметалізму.

Поўнае зліццё грашовай гаспадаркі Беларусі з агульнарасійскай.

Пецярбургскі манетны двор. Размяшчэнне чаканкі расійскай манеты ў замежжы. Працяг выпуску “вядомай” манеты.

Грашовая рэформа С.Ю.Віттэ (1895–1898) і ўвядзенне залатога монаметалізму.

Развіццё крызісных з’яў у эканоміцы Расійскай імперыі (узрастанне тыражоў папяровых эмісій і знешніх пазык, спыненне абмену банкамі папяровых грошай на золата, знікненне з абарачэння залатых, срэбных, медных манет). Выкарыстанне ў абарачэнні папяровых грашовых сурагатаў (паштовых марак).

Дзейнасць Часовага ўрада ў галіне грашовага абарачэння (аблігациі “Займа свабоды”, крэдыйтыя (думскія) білеты і казначэйскія знакі – “керанкі”). Інфляцыя.

Асаблівасці грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі ў перыяд Першай сусветнай вайны.

Знаходкі скарбаў канца XVIII – каstryчніка /лістапада 1917 г. на тэрыторыі Беларусі.

### **Тэма 13 Грашовае абарачэнне ў савецкі перыяд (каstryчнік /лістапад 1917 – снежань 1991 г.)**

Стварэнне Народнага банка РСФСР (1918). “Грашовы голад” і працяг абарачэння грашовых знакаў царскага і Часовага ўрадаў. Першая савецкая грашовыя эмісіі.

Саўзнакі. Рэформа 1922–1924 гг. Сутнасць і наступствы. Утварэнне Дзяржбанка СССР (1923). Стабілізацыя фінансавага становішча ў краіне. Папяровыя эмісіі, чаканка манет. Грашовае абарачэнне ў канцы 1920-х – 1930-я гг.

Манетныя двары РСФСР і СССР.

Грашовае абарачэнне на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.

Манетная і папяровая вытворчасць грошай у СССР у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945).

Грашовае абарачэнне на акупаванай тэрыторыі Беларусі у часы Другой сусветнай вайны (1939 – 1945).

Грашовая рэформа 1947 г. Грашовыя купюры новага ўзору.

Змена маштабу цэн у 1961 г. Грашовыя купюры і манеты новага ўзору.

Памятныя манеты СССР.

Грашовая рэформа 1991 г.

Апошня грашовыя эмісіі ад імя СССР 1991–1992 гг.

### **Тэма 14 Грашовае абарачэнне Рэспублікі Беларусь (з 1991 г.)**

Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Самастойныя грашовыя сродкі Рэспублікі Беларусь. Разліковыя білеты Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ўзору 1992–1999 гг.

Дэнамінацыя разліковых білетаў Нацыянальнага банка ў 1994, 2000 г. Білеты Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ўзору 2000 г.

Мадыфікацыя банкнот у 2010 і 2011 гг.

Дэнамінацыя 2016 г. Білеты Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ўзору 2009 г. Серыя разменных манет.

Памятныя манеты Рэспублікі Беларусь.

## ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзела, тэмы	Назва раздзела, тэмы	Колькасць аўдыторных гадзін		Колькасць гадзін КСР	Форма кантролю ведаў
		Лекцыі	семінарскія заняткі		
1	Уводзіны.	2			
<b>Раздел I Асновы агульной нумізматыкі</b>					
2	Тэма 1 Тавар і грошы	1			падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
3	Тэма 2 Манета. Матэрыяльныя і зневіннія характеристыкі. Манеты нерэгулярных эмісій. Манета ў нумізматычным зборы	3	2	4	падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
4	Тэма 3 Тэхніка манетнай вытворчасці	1	2		падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
5	Тэма 4 Грашовыя скарбы – помнікі гісторыі і культуры.	1	2	2	падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
<b>Раздел II Гісторыя грашовага абарачэння на тэрыторыі Беларусі (канец I – пачатак XXI ст.)</b>					
6	Тэма 5 Перыяд рымскага дэнарыя (канец I – сярэдзіна V ст.)	1			падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
7	Тэма 6 Перыяд куфічнага дзірхама (пачатак IX – канец X ст.)	1			падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
8	Тэма 7 Перыяд заходнеўрапейскага дэнарыя (канец X – канец XI ст.)	2			падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
9	Тэма 8 Безманетны перыяд (другі) (канец XI – XIII ст.)	2			падрыхтоўка і праверка электронных

					презентацый
10	Тэма 9 Перыяд пражскага гроша (XIV– канец XV стст.)	2			падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
11	Тэма 10 Грашовае абарачэнне ў канцы XV – сярэдзіне XVII ст.	2	2		падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
12	Тэма 11 Грашовае абарачэнне ў 2-й палове XVII – канцы XVIII ст.	2	2	2	падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
13	Тэма 12 Грашовае абарачэнне ў канцы XVIII – каstryчніку /лістападзе 1917 г.	2	2		падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
14	Тэма 13 Грашовае абарачэнне ў савецкі перыяд (каstryчнік /лістапад 1917 – снежань 1991 г.)	2	2	2	падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
15	Тэма 14 Грашовае абарачэнне Рэспублікі Беларусь (з 1991 г.)		2		падрыхтоўка і праверка электронных презентацый
Разам		24	16	10	

## **ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА**

### **ЛІТАРАТУРА**

#### **Асноўная літаратура**

1 Вспомогательные исторические дисциплины [Электронный ресурс]: [учеб.] : / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин ; под ред. Г. А. Леонтьевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ВЛАДОС, 2015. – 380. – [https://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=429883](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429883).

2. Рябцевич, В. Н. Нумизматика Беларуси / В.Н. Рябцевич. – Минск: Полымя, 1995. – 687 с.

3. Специальные исторические дисциплины: учеб. пособие / М. М. Кром [и др.]; сост. М. М. Кром. – 2-е изд., испр. – СПб : Дмитрий Буланин, 2003. – 638 с.

#### **Дадатковая літаратура**

1. Баюра, А. Денежная реформа 1922–1924 гг. и эмиссии бумажных денег / А. Баюра // Банкаўскі веснік. – 2013. – N 7 [588]. – С. 55–62.

2. Беляков, А.С. Нумизматика / А.С. Беляков / Введение в специальные исторические дисциплины. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 81–146.

3. Грузицкий, Ю. Первая послевоенная реформа (к 65-летию денежной реформы 1947 г.) / Ю. Грузицкий // Банкаўскі веснік. – 2013. – N 10 [591]. – С. 56–62.

4. Зварич, В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зваріч. – Львов: Вища школа, 1976. –156 с.

5. Какареко, В.И. Монеты Великого княжества Литовского. 1492–1707 / В.И. Какареко, И.Н. Шталенков. – Минск : Экоперспектива, 2005. – 79 с. : ил.

6. Какареко, В. Нумизматическое движение в Беларуси / В. Какареко // Материалы Междунар. нумизмат. конф.: «Музеи банков: цели, задачи, возможности», Минск, 23–25 сент. 2003 г. / Нац. банк Республики Беларусь. – Банкаўскі веснік [Спецвыпуск]. – 2003. – N 31 [252]. – С. 33–38.

7. Колабава, І.Н. Нумізматыка: вучэбна-метадычны комплекс / І. Н. Колабава. – Мінск: БДУКМ, 2018. – 170 с.

8. Колабава, І.Н. Фальшиваманетчыкі ў Беларусі XIX ст. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / І.Н. Колабава // Документальная спадчына Беларусі XIV–XX стагоддзяў, прысвечаная 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 26 чэрвеня 2013 г. – Мінск, 2014. – С.24–32.

9. Колобова, И. О денежной терминологии на территории Беларуси во второй четверти XIX в. / И. Колобова // Нумизматические коллекции: наследие исторической Литвы и связанных с ней стран – открытия для просвещения и науки : междунар. нумизмат. конф., Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. / Нац. музей Литвы. – Vilnius, 2015. – С. 259–265.

10. Мельникова, А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого / А.С. Мельникова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 318 с.
11. Орлов, А.П. Бумажные денежные знаки в Беларуси / А.П. Орлов. – Минск: Минская фабрика цветной печати, 2008. – 696 с.
12. Потин, В.М. Введение в нумизматику / В.М.Потин // Труды Государственного Эрмитажа. – Т. XXVI. – Вып. 6. – Л., 1986. – С. 69–162.
13. Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: очерки нумизматики / В.М.Потин. – СПб.: Искусство–СПб., 1992. – 303 с.
14. Рябцевич, В. Клады: атрибуция, классификация, интерпретация / В. Рябцевич // Банкаўскі веснік. – 2005. – N 22 [315]. – С. 54–60.
15. Сотникова, М.П. Древнейшие русские монеты X–XI веков. Каталог и исследование / М.П. Сотникова – М.: Банки и биржи, 1995. – 320 с.
16. Спасский, И.Г. Русская монетная система / И.Г. Спасский. – Л.: Аврора, 1970. – 256 с.
17. Спасский, И.Г. Русское золото. Сборник избранных статей / И.Г. Спасский / Русское золото. СПБ: Изд–во Гос. Эрмитажа, 2013. – 392 с.
18. Узденников, В.В. Монеты России XVIII – начала XX века / В.В. Узденников. – М.: Мир Отечества, 1994. – 207 с.
19. Фенглер, Х. Словарь нумизматика / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер. – М.: Радио и связь, 1982. – 328 с.

## **Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностикі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў**

Вучэбная работа студэнтаў накіравана на засваенне лекцыйнага матэрыялу, а таксама на самастойны пошук і падрыхтоўку інфармацыйных матэрыялаў па гісторыі заснавання і дзейнасці беларускіх музеяў.

Найбольш дзейснымі педагогічнымі методыкамі і тэхналогіямі, што накіроўваюць студэнтаў да пошуку і выкарыстання ведаў, садзейнічаюць набыццю вопыту самастойнага вырашэння задач, адносящца:

- гісторыка-тэматычны падыход;
- тэхналогіі праблемна-модульнага навучання;
- тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці;
- камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусіі, дыялогі, абмен думкамі і інш.).

Для кіравання вучэбным працэсам і арганізацыі контрольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоўваць рэйтынгавая, крэдытна-модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. У практыку правядзення семінарскіх заняткаў мэтазгодна ўкараняць методыкі актыўнага навучання, дыскусійныя формы.

Замацаванне атрыманых ведаў мае працяг пры праходжанні вучэбнай і вытворчай практыкі ў музеях краіны, напісанні курсавой і дыпломнай работы па дадзенай дысцыпліне.

### **Метадычныя рэкамендациі па арганізацыі і выкананні самастойнай работы студэнтаў**

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае падрыхтоўку студэнтамі інфармацыйных матэрыялаў на адпаведную тэматыку, мультымедыя презентацыі па асобных тэмах вучэбнай дысцыпліны, вывучэння дадатковых крыніц і літаратуры, падрыхтоўцы да заліку.

Самастойная работа студэнтаў накіравана на:

- фарміраванне навыкаў пошуку і аналізу розных відаў інфармацыі;
- засваенне, сістэматызацыю і трансляцыю атрыманых ведаў у будучай прафесійнай дзейнасці;
- развіццё дадатковых навукова-даследчых навыкаў.

Кантроль за выкананнем самастойнай работы з'яўляецца бягучым і рэалізуецца праз электронную пошту, індывідуальныя кансультатыўныя сесіі, падчас лекцыйных і семінарскіх і практычных заняткаў, а таксама падчас правядзення экзамена.